

**РУП «Институт недвижимости и оценки»**  
ИЗВЕЩАЕТ О ПРОВЕДЕНИИ ОТКРЫТОГО АУКЦИОНА  
по продаже имущества  
**СООО «Чевляр»**

**Лот № 1:** котельная, инв. № 602/D-35832, 197,1 кв. м. Адрес: Минская обл., Пуховичский р-н, г. Марына Горка, ул. Калинина, 15А-2. Начальная цена, бел. руб. с НДС – 45 640,70. Задаток, бел. руб. – 5 000,00.  
**Лот № 2:** производственное помещение, инв. № 602/D-35834, 556,3 кв. м. Адрес: Минская обл., Пуховичский р-н, г. Марына Горка, ул. Калинина, 15А-4. Начальная цена, бел. руб. с НДС – 132 842,50. Задаток, бел. руб. – 13 284,00

**Условия:** 1. Подписать с Продавцом договор купли-продажи в течение 10 рабочих дней с даты проведения аукциона (после предъявления Продавцу копии платежного документа об оплате вознаграждения Организатора аукциона). 2. Оплатить Продавцу стоимость приобретенного на аукционе Объекта (Объектов) в течение 10 рабочих дней с даты подписания договора купли-продажи. 3. Оплатить Организатору аукциона вознаграждение в размере 3 % от цены продажи Лота № 1, 1,5 % от цены продажи Лота № 2 в течение 3 банковских дней со дня подписания протокола о результатах аукциона

Размер штрафа, предусмотренного соглашением о правах и обязанностях сторон в процессе организации и проведения аукциона, составляет 2 000,00 бел. руб.

**Аукцион состоится 22.04.2020 в 11.00 по адресу: г. Минск, ул. Комсомольская, д. 11, 3-й этаж, каб. 4. Шаг аукциона – 5 %**

Порядок оформления участия в аукционе содержится на сайте Организатора аукциона ino.by. Продавец: СООО «Чевляр», 220004, г. Минск, ул. Тимирязева, 9, АБК, ком. 703, 8(017) 203-35-94. Организатор аукциона: РУП «Институт недвижимости и оценки», 220030, г. Минск, ул. Комсомольская, 11, пом. 9. Задаток перечисляется на р/с BY21BPSB30121543370109330000 в ОАО «БПС-Сбербанк», г. Минск, ВИС BPSBВY2X. Получатель – РУП «Институт недвижимости и оценки», УНП 190055182. Назначение платежа: задаток для участия в аукционе 22.04.2020. Участник, желающий участвовать в аукционе в отношении нескольких лотов, вносит задатки в размере, установленном для каждого из лотов. Заявления на участие и необходимые документы принимаются в рабочие дни с 8.30 до 12.00, с 13.30 до 16.00 по адресу: г. Минск, ул. Комсомольская, 11, каб. 7. Окончание приема заявлений – **20.04.2020 в 11.00.** Контактное лицо для осмотра Объектов – Мазелев Станислав Игоревич, 8(029) 623-57-60

**Организатор аукциона:**  
8 (017) 324-70-57, 8 (029) 356-90-03, 8 (029) 550-09-52  
• www.ino.by • e-mail: torgi@ino.by

**РУП «Институт недвижимости и оценки»**  
ИЗВЕЩАЕТ О ПРОВЕДЕНИИ ПОВТОРНОГО  
ОТКРЫТОГО АУКЦИОНА  
по продаже имущества  
**ОАО «БЕЛГАЗСТРОЙ» –**  
управляющая компания холдинга»

**Лот № 1, состав:** 1. Кран балка 11-5-3, инв. № БТ2.200. 2. Кран козловой ККС-10, инв. № БТ2.143. 3. Кран козловой ОЛТ, инв. № БТ2.353. 4. Кран подвесной с эл./талью, инв. № БТ144. 5. Кран с тельфером, инв. № БТ145. 6. Кран штабелер с эл./талью, инв. № БТ142. 7. Кран-балка, инв. № БТ252. 8. Кран-балка, инв. № БТ253. 9. Кранбалка, инв. № БТ199.1. 10. Счетчик жидкости и количества теплоты СВТУ-10М № 16474, инв. № БТ2.575. Местонахождение: Минский р-н, аг. Колодищи, ул. Чкалова, 51. Начальная цена, бел. руб. с НДС – 33 048,00. Задаток, бел. руб. – 3 304,80. Шаг аукциона – 5 %.

**Аукцион состоится 02.04.2020 в 11.00 по адресу: г. Минск, ул. Комсомольская, д. 11, 3-й этаж, каб. 4.**

Порядок оформления участия в аукционе, условия участия в аукционе, срок заключения договора купли-продажи, условия оплаты, а также полный текст извещения содержатся на сайте Организатора аукциона ino.by. Продавец: ОАО «БЕЛГАЗСТРОЙ» – управляющая компания холдинга», 220030, г. Минск, ул. Советская, д. 4, тел. 8 (017) 200-71-17. Организатор аукциона: РУП «Институт недвижимости и оценки», 220030, г. Минск, ул. Комсомольская, 11, пом. 9. Задаток перечисляется на р/с BY21BPSB30121543370109330000 в ОАО «БПС-Сбербанк», г. Минск, ВИС BPSBВY2X. Получатель – РУП «Институт недвижимости и оценки», УНП 190055182. Назначение платежа: задаток для участия в аукционе 02.04.2020. Заявления на участие и необходимые документы принимаются в рабочие дни с 8.30 до 12.00, с 13.30 до 16.00 по адресу: г. Минск, ул. Комсомольская, 11, каб. 7. Окончание приема заявлений – 31.03.2020 в 11.00. Первое полное извещение о проведении аукциона опубликовано в газете «Звезда» от 11.02.2020.

**Организатор аукциона:**  
8 (017) 324-70-57, 8 (029) 356-90-03, 8 (029) 550-09-52  
• www.ino.by • e-mail: torgi@ino.by

**СВЕДЕНИЯ**  
О ПРОВЕДЕНИИ РЕКЛАМНОЙ ИГРЫ  
**«Maggi с заботой о важном!»**

Организатор рекламной игры – ООО «Пиар Куб», место нахождения: 220030, г. Минск, ул. Ленина, д. 50, 5-й этаж, оф. пом. 1, УНП: 192452588; электронный адрес: info@igra.minsk.by.

**Наименование рекламной игры:** «Maggi с заботой о важном!»  
**Сведения о государственной регистрации рекламной игры:** рекламная игра зарегистрирована 10 декабря 2019 года Министерством антимонопольного регулирования и торговли Республики Беларусь. Свидетельство о регистрации рекламной игры № 3709.

**Срок начала и окончания рекламной игры, включая срок выдачи выигрышей и опубликования результатов проведения рекламной игры:** с 16 декабря 2019 г. по 27 марта 2020 г.

В рекламной игре приняли участие 54111 участников. Призовой фонд разыгран полностью.

Сведения о Победителях рекламной игры с указанием их выигрышей размещены на интернет-сайте: <https://e-dostavka.by/>.

**Телефон для справок по вопросам проведения рекламной игры:** +375 29 3810085. Режим работы телефона для справок: в течение срока проведения рекламной игры с 09.00 до 21.00, пн–пт.

ШЧАСЛІВАЕ ДЗЯЦІНСТВА

# Садок крокавай даступнасці

Дзіцячы садок новага тыпу адкрыўся нядаўна ў Драгічыне — гэта першая дашкольная ўстанова на Брэстчыне, якая знаходзіцца ўнутры жылога 40-кватэрнага дома. Ён размешчаны ў самым маладым гарадскім мікрараёне па вуліцы Дняпра-Бугскай. Там цяпер актыўна вядзецца жыллёвае будаўніцтва — як шматкватэрных, так і прыватных дамоў.

— Да пачатку наступнага навучальнага года садок № 5 будучы наведваць 60 хлопчыкаў і дзяўчынак. Пакуль што гэтая лічба складае 37, дзеці падзяляюцца на тры групы ў залежнасці ад узросту, — кажа **загандчыца садка Аляксандра МАЦУК**. — У нас не стаяла задача стварыць інавацыйную пляцоўку, першапачаткова была неабходнасць у садку крокавай даступнасці. У горадзе пяць дзіцячых дашкольных устаноў, але не ўсім бацькам аднолькава камфортна дабірацца да іх з дому. Мы працуем з 7.30 раніцы. Дапамагае выхоўваць малых штат работнікаў, які складаецца з 18 чалавек.

У такім садку створаны ўсе неабходныя для хлопчыкаў і дзяўчынак умовы: пра-

сторная музычная зала, гаспадарчая частка, гульнявая, рэсурсная, дзе захоўваюцца дыдактычныя дапаможнікі і сучасныя цацкі, вялікі харчблок. Для абароны ад сонца і ападкаў пабудаваны навесы. Дзякуючы таму, што садок размяшчаецца на першым паверсе жылога дома, ён



мае асобны ўваход, спартыўна-гульнявую пляцоўку. Кошт такога аб'екта склаў 2,3 мільёна рублёў, якія былі выдзелены з абласнога бюджэту. Гэта значна ніжэй, чым у тыповых будынкаў дашкольных устаноў.

— Усе групавыя памяшканні размешчаны з аднаго боку, кватэры — з другога. Тут добрая ізаляцыя,

гэта значыць, што ніякага шуму не будзе чуваць ні з нашага боку, ні з боку жыхароў. У будынку жывуць шматдзетныя сем'і, жыллё лічыцца сацыяльным, — дадала Аляксандра Мацук.

Нагадаем, першы дзіцячы сад новага тыпу адкрыўся ў Гомелі некалькі гадоў таму. Сёлета ў Брэсце плануецца рэалізацыя яшчэ аднаго такога праекта.

**Дар'я ШЛАПАКОВА.**  
Фота аўтара.

ІНІЦЫЯТЫВА

# ІМЯННЫЯ ЛАЎКІ І НАРОДНЫЯ ДАРОЖКІ

Гарадскі сад у Брэсце — гэта стары новы парк, які з'явіўся ў абласным цэнтры да яго тысячагоддзя. Стары таму, што ён ужо быў у горадзе на мяжы XIX і XX стагоддзяў. А новы таму, што той, старадаўні, даўно зарос бур'яном і прышоў у заняпад. Сад аднавілі цалкам за апошнія некалькі гадоў. Добраўпарадкаванне цікавага аб'екта гарадскога асяроддзя працягваецца.

Цяпер пачалася ўкладка новай тратуарнай сцежкі. Яна працягнецца ад цэнтральнай часткі саду да набярэжнай Мухаўца. А вось «праект» пешаходнай часткі стварылі самі наведвальнікі, прычым уласнымі нагамі. Паводле слоў **намесніка генеральнага дырэктара КУМВП «Брэсцкае гарадское ЖКГ» Сяргея ЖУКАВА**, камунальнікі кладуць плітку на месцы сцежак, якія пратапталі адпачывальнікі. Такім чынам, усё робіцца для максімальнай зручнасці людзей.



Гарадскі вал.

Фота Валерыя КАРАЦЯ

А вось уздоўж дарожкі неўзабаве з'явіцца новыя лаўкі. Іх зробяць у адным стылі на спецпрадпрыемстве. І будучы, мяркуецца, яны імяннымі. Усе ахвотныя — як юрыдычныя асобы, так і фізічныя — змогуць прапаніраваць лаўкі з адмысловымі таблічкамі. На іх укажуць назву прадпрыемства ці ўстановы альбо прозвішча і імя чалавека, які прафі-

Цікавы праект па добраўпарадкаванні рэалізуецца ў Брэсце

нансаваў праект. Такім чынам у кожнага з'явіцца магчымасць упісаць сваё імя ў гісторыю горада. Гэта не брэсцкая выдумка — такія акцыі даўно праводзяцца ў розных краінах свету. У нас любяць згадваць Цэнтральны парк Нью-Ёрка, дзе ўстаноўлена каля 2000 імянных лавак.

Новую ініцыятыву падтрымалі ўжо больш чым два дзясяткі прадпрыемстваў і пяць грамадзян. Пра жаданне займець сваю лаўку ў гарадскім садзе заявіў народны артыст Беларусі кампазітар Эдуард Ханок. У Брэсце прайшло дзяцінства музыканта, тут ён хадзіў у школу. Сям'я жыла ў цэнтры горада, недалёка ад цяперашняга саду. Вось і вырашыў Эдуард Сямёнавіч у свой юбілей (сёлета яму спаўняецца 80 гадоў) зрабіць падарунак гораду дзяцінства. Згадзіцца, добры прыклад для землякоў.

**Святлана ЯСКЕВІЧ.**

**МЯСЦОВАЕ САМАКІРАВАННЕ**

РЭГІСТРАЦЫЙНАЕ ПАСВЕДЧАННЕ № 15 ад 17 лютага 2009 года выдана Міністэрствам інфармацыі Рэспублікі Беларусь.

Заснавальнікі: Савет Рэспублікі Нацыянальнага сходу Рэспублікі Беларусь, Палата прадстаўнікоў Нацыянальнага сходу Рэспублікі Беларусь, рэдакцыяна-выдавецкая ўстанова «Выдавецкі дом «Звезда».

Выдавец — рэдакцыяна-выдавецкая ўстанова «Выдавецкі дом «Звезда»

Дырэктар — галоўны рэдактар СУХАРУКАЎ Павел Якаўлевіч.

Адказны за выпуск: АНУФРЫЕВА В. А.

[www.zviazda.by](http://www.zviazda.by)

e-mail: [info@zviazda.by](mailto:info@zviazda.by)

(для зваротаў): [zvarot@zviazda.by](mailto:zvarot@zviazda.by)

АДРАС РЭДАКЦЫІ:

220013, г. Мінск, вул. Б. Хмяльніцкага, 10а.

КАНТАКТНЫ ТЭЛЕФОН 287 18 31;

e-mail: [info@zviazda.by](mailto:info@zviazda.by)

Газета адрукавана ў Рэспубліканскім унітарным прадпрыемстве «Выдавецтва «Беларускі Дом друку». ЛП № 02330/106 ад 03.04.2009. 220013, г. Мінск, пр. Незалежнасці, 79.

Тыраж 14.804.

Нумар падпісаны ў 19.30 19 сакавіка 2020 года.